

ВЕСЦІ

НАЦЫЯНАЛЬНАЙ
АКАДЭМІИ НАВУК БЕЛАРУСІ

СЕРЫЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 2016 № 2

ІЗВЕСТИЯ

НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ

СЕРИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 2016 № 2

ЗАСНУВАЛЬНІК – НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ

Часопіс выдаецца са студзеня 1956 г.

Выходзіць чатыры разы ў год

ЗМЕСТ

ФІЛОСОФІЯ І САЦЫЯЛОГІЯ

Кліментаў І. А. Філософскій аналіз значэння некаторых смыслов виртуальнай реальности.....	5
Санько С. І. Адзін рэдкі матыў беларускай касмагоніі і касмаганічныя канцэнты школы Джайлінія «Самаведы» і позніх орфікаў.....	10
Денисова Н. Ф. Образовательный путь одаренной молодежи как критерий эффективности воспроизведения научных и научно-педагогических работников высшей квалификации	19
Малмыгин А. С. Генезис и структура социального события как фактора трансформации современного общества.....	24

ГІСТОРЫЯ

Грубо И. А. Знаменный комплекс французской армии в военной кампании 1812 г.: классификация, типология, статус, иерархия	29
Мацук А. У. Пазіцыя шляхты Брэсцкага ваяводства ў пытанні каралеўскіх выбараў у Рэчы Паспалітай у 1733 г.....	35
Трубчык П. А. Рэлігійная палітыка ў паўночна-заходніх губернях Расійскай імперыі ў пачатку ХХ ст. (на матэрыялах Дзяржаўнай думы).....	44

МОВАЗНАЎСТВА

Памазенка Т. Л. Макраструктурныя асаблівасці беларускіх перакладных тэрміналагічных слоўнікаў (20-80-я гг. ХХ ст.).....	49
Ванкевич О. Г. Взаимодействие русского и белорусского лексико-семантических полей «Погода» и «Надвор'е» с другими полями.....	58

МАСТАЦТВАЗНАЎСТВА, ЭТНАГРАФІЯ, ФАЛЬКЛОР

Горбунов И. В. Приемы сценографии и театрализации музейной среды: от эйдофузиона и диорам Луи Дагера к музею будущего	62
Шрубок А. У. Уяўленні сферы народнай ветэрынары як прадмет фалькларыстычнага даследавання: аналіз айчыннай гістарыяграфіі.....	70

ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА

Калідка С. У. Эмоцыя ў паэтычным тэксле: планы зместу і выражэння	78
Нанае А. У. Агульныя тэндэнцыі ў беларускай гумарыстычнай паэзіі XIX стагоддзя	83

ПРАВА

Довгань Е. Ф. Ограничительные меры Европейского союза как обстоятельства непреодолимой силы в гражданско-правовом обороте	88
Шахновская И. В. Правоспособность социальных общностей в конституционном праве.....	95

ЭКАНОМІКА

Колотухин В. А. Управление интеллектуальной собственностью.....	100
Нестерович Д. А. Отражение социального компонента качества экономического роста Республики Беларусь в международных рейтингах	104

РЭЦЭНЗІИ

Здановіч У. В. Ратны, працоўны, духоўны подзіг беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны: новыя здабыткі айчыннай гістарыяграфіі	111
Даніловіч М. А. Першае манаграфічнае даследаванне мовы беларускага заканадаўства.....	116

ВУЧОНЫЯ БЕЛАРУСІ

Міхайл Фёдаравіч Піліпенка (Да 80-годдзя з дня нараджэння)	118
Уладзімір Іванавіч Няфёд (Да 100-годдзя з дня нараджэння)	121

ІЗВЕСТИЯ НАЦІОНАЛЬНОЙ АКАДЕМІИ НАУК БЕЛАРУСІ 2016 № 2

Серия гуманітарных наук

На русском, белорусском и английском языках

Журнал зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь,
свидетельство о регистрации № 394 от 18.05.2009

Тэхнічны рэдактар *В. А. Тоўстая*
Камп'ютарная вёрстка *Ю. А. Агейчык*

Зладзена ў набор 11.03.2016. Падпісана ў друк 08.04.2016. Выход у свет 25.04.2016. Фармат 60×84^{1/8}.
Папіра афсетная. Друк лічбавы. Ум. друк. арк. 14,88. Ул.-выд. арк. 16,4. Тыраж 110 экз. Заказ 73.
Кошт нумару: індывідуальная падпіска – 102 900 руб.; ведамасная падпіска – 252 168 руб.

Выдавец і паліграфічнае выкананне:

Рэспубліканская ўнітарнае прадпрыемства «Выдавецкі дом «Беларуская навука». Пасведчанне аб дзяржаўнай
рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвалальніка друкаваных выданняў № 1/18 ад 02.08.2013.
ЛП № 02330455 ад 30.12.2013. Вул. Ф. Скарыны, 40, 220141, Мінск.

МАСТАЦТВАЗНАЎСТВА, ЭТНАГРАФІЯ, ФАЛЬКЛОР

Горбунов П. В. Приемы сценографии и театрализации музейной среды: от эйдофузиона и диорам Луи Дагера к музею будущего	62
Шрубок А. Уяўленні сферы народнай ветэрынарыі як прадмет фалькларыстычнага даследавання: аналіз айчыннай гісторыяграфіі.....	70

ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА

Калядка С. У. Эмоцыя ў паэтычным тэксле: планы зместу і выражэння	78
Нанас А. У. Агульныя тэндэнцыі ў беларускай гумарыстычнай паэзіі XIX стагоддзя	83

ПРАВА

Довгань Е. Ф. Ограничительные меры Европейского союза как обстоятельства непреодолимой силы в гражданско-правовом обороте	88
Шахновская И. В. Правоспособность социальных общностей в конституционном праве.....	95

ЭКАНОМІКА

Колотухин В. А. Управление интеллектуальной собственностью.....	100
Нестерович Д. А. Отражение социального компонента качества экономического роста Республики Беларусь в международных рейтингах	104

РЭЦЭНЗІ

Здановіч У. В. Ратны, працоўны, духоўны подзвіг беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны: новыя здабыткі айчыннай гісторыяграфіі	111
Даніловіч М. А. Першае манаграфічнае даследаванне мовы беларускага заканадаўства.....	116

ВУЧОНЫЯ БЕЛАРУСІ

Міхаіл Фёдаравіч Шліпенка (Да 80-годдзя з дня нараджэння)	118
Уладзімір Іванавіч Няфёд (Да 100-годдзя з дня нараджэння)	121

ІЗВЕСТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 2016 № 2

Серия гуманитарных наук

На русском, белорусском и английском языках

Журнал зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь.

свидетельство о регистрации № 394 от 18.05.2009

Тэхнічны рэдактар *B. A. Тоўстая*
Камп'ютарная вёрстка *Ю. А. Агейчык*

Зладзена ў набор 11.03.2016. Падпісана ў друк 08.04.2016. Выход у свет 25.04.2016. Фармат 60×84^{1/8}.
Папера афсетная. Друк лічбавы. Ум. друк. арк. 14,88. Ул.-выд. арк. 16,4. Тыраж 110 экз. Заказ № 3.
Кошт нумару: індывідуальная падпіска – 102 900 руб.; ведамасная падпіска – 252 168 руб.

Выдавец і паліграфічнае выкананне:

Рэспубліканская ўнітарнае прадпрыемства «Выдавецкі дом «Беларуская навука». Пасведчанне зб дзяржаўнай
рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджваліка друкаваных выданняў № 1-18 ад 02.08.2013.
ЛП № 02330/455 ад 30.12.2013. Вул. Ф. Скарыны, 40, 220141, Мінск.

© Выдавецкі дом «Беларуская навука»
Весні НАН Беларусі. Серыя гуманітарных навук, 2016

РЭЦЭНЗІІ

У. В. ЗДАНОВІЧ

РАТНЫ. ПРАЦОЎНЫ, ДУХОЎНЫ ПОДЗВІГ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА
Ў ГАДЫ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ:
НОВЫЯ ЗДАБЫТКІ АЙЧЫННАЙ ГІСТАРЫЯГРАФІІ

Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна, Брэст, Беларусь, e-mail: zw2003@tut.by

Вывучэнне гісторыі Вялікай Айчынной вайны было і застаецца адным з прыярытэтных напрамкаў айчыннай гістарычнай навукі. Характэрная рыса сучаснай гістарыяграфічнай сітуацыі – з'яўленне разам з афіцыйнымі ацэнкамі альтэрнатыўных падыходаў, аўтарамі якіх часта выступаюць непрафесійныя гісторыкі. У іх працах сустракаюцца заключэнні, якія не пацвярджаюцца гістарычнымі фактамі і аргументамі. У прыватнасці, тэндэнцыйныя, суб'ектыўныя меркаванні выказаны ў навукова-папулярных выданнях В. Акудовіча, С. Захарэвіча, М. Бартушкі, М. Пінчука, З. Шыбекі [1–5]. Як справядліва адзначыла А. Я. Паўлава, такія аўтары «прынцыпова не звяртаюцца да айчынных і замежных дакументальных крыніц, затое паставяна дэмантруюць свае негатыўныя адносіны да “афіцыйнай навукі”» [6, с. 122]. Адзін з тэзісаў, пропагандуемых у вышэйадзначаных выданнях, – тэзіс аб tym, што для беларускага насельніцтва мінулая вайна не з'яўляецца Айчынной. Актыўна выкарыстоўваецца ў выданнях тэзіс пра тоеснасць гітлерызму і бальшавізму, аб роўнай адказнасці Германіі і Савецкага Саюза за развязванне Другой сусветнай вайны. Тэндэнцыяна паказваецца і барацьба супраць акупантаў на тэрыторыі Беларусі. Так, В. Акудовіч наогул называў партызансскую вайну чужароднай для беларусаў.

Існаванне розных поглядаў патрабуе стварэння аб'ектыўнай, дакументальна аргументаванай гісторыі Вялікай Айчынной вайны. У гэтай сувязі калектыўная манаграфія «Вклад белорусскага народа ў Победу ў Великай Отечественнае войне», падрыхтаваная вядомымі айчыннымі даследчыкамі, стала важнай з'явай у беларускай гістарычнай навуцы («Вклад белорусскага народа ў Победу ў Великай Отечественнае войне / А. М. Літвін [и др.]; рэдкол. : А. А. Коваленя (гл. ред.) [и др.]. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – 495 с.». Кніга напісана на падставе шырокага корпуса крыніц: апублікованых матэрыялаў, у tym ліку гістарычнай літаратуры на замежных мовах, матэрыялаў друку, сведчанняў удзельнікаў і відавочцаў тых падзеяў. Асаблівую важкасць даследаванию надаюць архіўныя дакументы, значная колькасць якіх уводзіцца аўтарамі ў навуковы ўжытак упершыню. Вылучаная праблематыка разглядаецца ў ёй пад новым навуковым вуглом. Як адзначана ва ўводзінах, «навукоўцы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі сумесна з калегамі з вышэйших навучальных установаў рэспублікі падрыхтавалі фундаментальную працу, у якой упершыню абагульнены ўклад беларусаў і ўраджэнцаў Беларусі ў разгром нацысцкай Германіі» (с. 15).

Кніга мае добра прадуманую, лагічна аргументаваную структуру. Манаграфія складаецца з уводзін, 6 раздзелаў і 6 дадаткаў. Ва ўводзінах адзначаецца, што перамога над нацызмам была атрымана Чырвонай Арміяй сумесна з саюзнікамі па антыгітлерайскай кааліцыі. Рашаючы ўклад у разгром нацысцкай Германіі, падкрэсліваюць гісторыкі, унесла шматнацыянальная Чырвоная Армія. Паралельна з гэтым «робяцца спробы перапісаць гісторыю Вялікай Айчынной вайны... вынікаў вайны і міру, дыскрэдытаўца Вялікую Перамогу савецкага народа» (с. 8). Аб'ектыўна раскрыціё герайзму і трагедыі ваенных падзеяў стала галоўнай задачай аўтараў выдання.

У першым раздзеле, падрыхтаваным аўтарам дадзенай рэцэнзіі, раскрыты працэс вывучэння беларускімі даследчыкамі гісторыі Беларусі перыяду Вялікай Айчыннай вайны, укладу беларускага народа ў агульную перамогу над нацызмам. Адзначаецца, што айчынная гісторыяграфія дасягнула значных поспехаў у распрацоўцы праблем пачатковага перыяду, партызанскай і падпольнай барацьбы, вызвалення рэспублікі, удзелу беларусаў на франтах вайны і ў еўрапейскім руху Супраціўлення, працоўнага герайму беларускага народа. Адначасова выдзяляюцца пытанні, якія патрабуюць далейшай працоўкі.

Самым значным па аб'ёме і змесце з'яўляецца другі раздзел, у 4 главах якога раскрываюцца разнастайныя аспекты ратнага подзвігу прадстаўнікоў Беларусі на франтах вайны, у партызанскай і падпольнай барацьбе.

Глава 1, аўтарамі якой з'яўляюцца А. М. Літвін, А. У. Кузняцова-Ціманава, І. Ю. Варанкова, прысвечана ўдзелу беларусаў у абарончых і вызваленчых баях на тэрыторыі Савецкага Союза ў 1941–1944 гг. Факты, пададзеныя аўтарамі, сведчаць, што нашы землякі ўнеслі значны ўклад у абарону рэспублікі летам 1941 г., прынялі актыўны ўдзел у абароне Кіева, Адэсы, Севастопалія, Керчы, Наварасійска, Ленінграда, Сталінграда, Прывалтайскіх рэспублік, у вызваленні гарадоў і населеных пунктаў СССР у 1943–1944 гг. Усяго ў гады Вялікай Айчыннай вайны ў франтавым супрацьстаянні фашизму прынялі ўдзел больш за 1 мільён 300 тысяч прадстаўнікоў беларускага народа, 475 атрымалі званне Героя Савецкага Союза, 74 сталі поўнымі кавалерамі ордэна Славы (с. 53).

Важкім укладам у разгром нацысцкіх агрэсараў з'явілася антыгерманскіе супраціўленне – партызанская і падпольная барацьба, масавы схаваны і адкрыты сабатаж мясцовымі жыхарамі палітыкі акупацыйных улад. Асаблівасці станаўлення і развіцця ўзброенай барацьбы ў тыле германскіх войск раскрывае А. М. Літвін у другой главе раздзела. Факты, якія прыводзіць даследчык, у тым ліку і новыя архіўныя матэрыялы, з'яўляюцца яшчэ адным доказам таго, што супраціўленне акупантам па арганізаванасці, колькасці ўдзельнікаў, формах і сродках барацьбы пераўзыходзіла ўсе еўрапейскія краіны. Беларускія партызаны і падпольшчыкі выкарыстоўвалі актыўныя і пасіўныя формы супраціўлення. Найвышэйшай формай супраціўлення з'яўлялася баявая дзеянасць узброеных партызанскіх фарміраванняў. Партызанская барацьба вялася разнастайнымі сродкамі: разгром нямецкіх гарнізону, барацьба супраць карных экспедыцый, тэрор супраць прадстаўнікоў акупацыйных улад і калабарантаў, вызваленне населеных пунктаў і тэрыторый, разведка на карысць Чырвонай Арміі, дэзарганізацыя чыгуначнай сеткі. Аперациі «Рэйкавая вайна» і «Канцэрт» не маюць сабе роўных у еўрапейскай гісторыі.

Характэрнай рысай беларускага супраціўлення з'яўляецца яго згуртаванасць, цэнтралізацыя, дакладная структура. У якасці арганізуючай сілы выступіла Камуністычная партыя (нягледзячы на разнастайныя ацэнкі яе дзеянасці). Канкрэтнае кіраўніцтва ўзброенай барацьбой ажыццяўлялі Цэнтральны штаб партызанска групы і Беларускі штаб партызанска групы. З восені 1943 г. партызанскі рух набыў сапраўды ўсенародны характар. «Гісторычная заслуга партызан Беларусі перад савецкім народам, – падкрэслівае даследчык, – заключаецца яшчэ і ў тым, што яны выратавалі сотні тысяч мірных грамадзян ад знішчэння гітлераўцамі і ўгону іх на фашысцкую катаргу. Партызаны ў значнай ступені сарвалі таксама і даўно задуманы план татальнага рабавання Беларусі і правядзення ў жыццё палітыкі “выпаленай зямлі”» (с. 142). Партызаны выканалі і яшчэ адну задачу – аказалі ўсямерную падтрымку Чырвонай Арміі, якая змагалася на фронце.

Беларусы ўнеслі свой уклад у перамогу, змагаючыся з ворагам у еўрапейскім руху Супраціўлення, у асобных канцэнтрацыйных лагерах, у складзе партызанскіх фарміраванняў. Закінутыя па волі лёсу далёка ад Радзімы, яны працягвалі барацьбу. Дадзены аспект знайшоў адлюстраванне ў асобным параграфе 3-й главы, аўтарамі якога з'яўляюцца А. М. Літвін і У. П. Паўлаў. Неабходна адзначыць, што ўмовы, у якіх вялася антыгерманская барацьба, у краінах Цэнтральнай, Паўднёва-Усходняй і Заходняй Еўропы істотна адрозніваліся. У Польшчы, Чэхаславакіі, Балгарыі, Югаславіі ў асноўным дзеянічалі савецкія і мясцовыя партызанскія атрады, разведвальныя і дыверсійныя групы, накіраваныя з СССР і кіруемыя рознымі савецкімі органамі. Актывізаты барацьбы спрыяла і моўная блізкасць з мясцовым насельніцтвам. У краінах Заходняй Еўропы аснову партызанскіх фарміраванняў складалі быўшыя ваеннапалонныя, вязні канцлагераў, якія не

маглі разлічваць на падтрымку ў боку Рэзімы. Сітуацыю пагаршала і няведенне мясцовых моў. У гады Вялікай Айчыннай вайны прадстаўнікі беларускага народа ваявалі ў радах бельгійскага, італьянскага, нарасцаскага Супраццүлення. Як вядома, найбольш арганізаваным быў узел савецкіх людзей у Французскіх структурах Супраццүлення, дзе дзейнічалі цэлья партызанская фарміраванні з былых савецкіх вясеннастадонных. Уклад у антыгерманскую барацьбу на тэрыторыі Францыі ўнеслі і нашы земляхи. Унікальная з'ява – дзейнасць асобнага савецкага жаночага партызанская атрада «Радзіма». Енам камандавалі ўраджэнка г. Мінска Н. І. Лісавец і ўраджэнка Палацкага раёна Р. З. Фрыдзон. Усе гэта на няпоўных даных А. М. Літвіна і У. П. Паўлава, «у єўрапейскіх атрадах партызан Супраццүлення, лагерах і канцлагерах Германіі змагаліся з ворагам больш за 2000 беларусаў» [c. 173].

Значная колькасць беларусаў у гады Вялікай Айчыннай вайны змагалася ў складзе войск саюзникаў СССР па антыгітлероўскай кааліцыі і польскіх узброеных фарміраванняў. Узел беларусаў у Польскіх узброеных сілах на Захадзе разгледжаны А. М. Літвіным і Б. Д. Дарагатовічам – аўтарамі параграфа «В составе войск союзников СССР по антигитлеровской коалиции и в войске Польском». Згодна з данымі, прыведзенымі гісторыкамі, колькасць жыхароў Беларусі ў Польскіх узброеных сілах на Захадзе на момант іх расфарміравання восенню 1946 г. складала 17–20 тысяч чалавек, з якіх этнічных беларусаў – 8–10 тысяч (с. 180). Лічбавыя паказчыкі гісторыкаў не істотна адрозніваюцца ад падлікаў Ю. В. Грыбоўскага, зробленых на падставе архіўных дакументаў, апублікованых польскіх крыніц з улікам нацыянальнай і канфесійной прыналежнасці, па якіх «у Польскіх узброеных сілах на Захадзе колькасць ураджэнцаў Беларусі складала не менш за 7–9 тысяч (6–7 %)» [7, с. 14].

У 4-й главе Я. П. Бязлепкін і А. А. Крыварот на конкретных прыкладах паказваюць узел прадстаўнікоў беларускага народа ў баях за вызваленне ад фашызму Польшчы, Аўстрыі, Чэхаславакіі, Германіі, Румыніі, Балгарыі, Югаславіі і Венгрыі. Так, толькі пры вызваленні народаў Паўднёва-Усходняй Еўропы, а таксама Беларусі стралковымі карпусамі камандавалі 10 генералаў-беларусаў, 12 беларусаў і ўраджэнцаў стаялі на чале дывізій, 35 беларусаў былі ўдастоены звання Героя Савецкага Саюза (с. 257).

Не менш значным для Перамогі быў і працоўны уклад рабочых, калгаснікаў, служачых, дзеячаў навукі і культуры. Аб гэтым сведчыць матэрыял, які змяшчаецца ў 3-м раздзеле І. Ю. Варанковай. Аўтар першай главы раздзела засяродзіла ўвагу на працы жыхароў тых рэгіёнаў рэспублікі, якія яшчэ не былі акупіраваны, і дзейнасці эвакуіраванага насельніцтва Беларусі ў савецкім тыле, якое ўнесла значны ўклад у перамогу над нацысцкай Германіяй. Размяшчэнне і ўвод у дзеянне эвакуіраваных прадпрыемстваў, якія сталі асновай для развіцця новых, неабходных галін прамысловасці, у значнай ступені садзейнічалі павышэнню ваенна-еканамічнага патэнцыялу СССР. Прадстаўнікі беларускага народа прынялі актыўны ўзел у стварэнні асновы матэрыяльна-тэхнічнай перавагі над фашысцкай Германіяй, унеслі ўклад у духоўнае супрацьстаянне фашызму.

Працоўны подзвіг беларусаў на вызваленай тэрыторыі Беларусі раскрыты У. І. Кузьменкам у другой главе. Як вядома, працэс аднаўлення, які пачаўся адразу пасля вызвалення першых населеных пунктаў ад акупантаў, праходзіў у надзвычай складаных умовах. Не хапала будаўнічых матэрыялаў, абсталявання, сыравіны, паліва. Сур'ёзная праблемай з'яўляўся недахоп рабочых, асабліва кваліфікованых спецыялістаў. Напружанай і нестабільнай, асабліва ў заходніх абласцях рэспублікі, была грамадска-палітычная сітуацыя. Тут дзейнічала разгалінаванае польскае, украінскае, літоўскае антысавецкае падполле, прадстаўнікі якога прэтэндавалі на заходнія беларускія землі і ставілі перад сабой мэту знішчэння савецкай улады. Разнастайныя крыніцы, у тым ліку і новыя архіўныя матэрыялы, дазволілі аўтару доказна сцвярджаць, што мерапрыемствы ўлад па аднаўленні эканомікі, сацыяльнай сферы, культурнага асяроддзя ў адпаведнасці з патрабаваннямі савецкай ідэалогіі ў цэлым знаходзілі падтрымку большасці беларускага насельніцтва. «Аднак, – заўважае даследчык, – у Заходніяй Беларусі ў гэты ж перыяд сярод некаторых груп насельніцтва прасочваюцца і значныя антысавецка-пратэстныя настроі, нямала людзей тут (перш за ўсё прыхільнікі адраджэння даваенай польскай дзяржаўнасці) нядобрачліва сустракалі новае ўстанаўленне савецкіх структур» (с. 332).

Адным з найбольш складаных пытанняў Вялікай Айчыннай вайны з'яўляецца пытанне аб колькасці знішчанага насельніцтва Беларусі. Разнастайныя методыкі падлікаў страт, якія выкарыстоўваюцца даследчыкамі, даюць супярэчлівыя лічбы. Дадзеная проблема разгледжана А. М. Літвіным у раздзеле 4. У савецкай гісторыяграфіі падавалася, што БССР страціла 2 200 000 чалавек, г. зн. кожнага чацвёртага. Такая лічба ўпершыню была прыведзена Надзвычайнай дзяржаўнай камісіяй у канцы 1944 г. У постсавецкі перыяд у публістычных і навуковых выданнях з'явіліся сцвярджэнні аб tym, што на тэрыторыі Беларусі загінуў кожны трэці жыхар. Прааналізаваўшы значнае кола апублікованых крыніц, гісторык прыйшоў да высновы, што страты Беларусі склалі 2300–2400 тысяч чалавек, ці 25% ад даваеннага насельніцтва. Такім чынам, рэспубліка страціла кожнага чацвёртага. Згодна з падлікамі, зробленымі ў 2001 г. рабочай групай, створанай на базе Упраўлення Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь, людскія страты на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны (1941–1944), заснаваныя на архіўных даных, складаюць 2 596 676 чалавек, у tym ліку загінуўших ваеннаслужачых у баях – 332 569 чалавек, у лагерах ваеннапалонных – 810 691, партызанаў і падпольшчыкаў – 44 791, мірнага насельніцтва – 1 409 225 чалавек. На наш погляд, да таго часу, пакуль не будзе распрацавана новая методыка падліку грамадзян Беларусі, загінуўших у гады Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў, прынятая большасцю даследчыкаў, уяўляеца мэтазгодным пагадзіцца з данымі страт, падрыхтаванымі рабочай групай Упраўлення Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь.

У айчыннай гісторыяграфіі недастаткова асветлены духоўны подзвіг беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Як адзначаецца ў раздзеле 5, акрамя подзвігаў на франтах вайны і партызанскіх атрадах «гэты час нарадзіў і подзвігі іншага роду, можа быць, менш “гучныя”, але такія ж высокія па сіле духу, гатоўнасці да самаахвяравання» (с. 347). У першай главе, падрыхтаванай І. Ю. Варанковай, распавядаецца пра ўдзел жыхароў рэспублікі, якія, рызыкуючы сваім жыццём, ратавалі параненых воінаў Савецкай Арміі, ваеннапалонных, савецкія дзяржаўныя і воінскія сімвалы. Многія з выратаваных ваеннаслужачых сталі кіраўнікамі і ўдзельнікамі партызанска групы.

Аўтар другой главы К. І. Козак расказвае пра Праведнікаў міру – выратавальнікаў яўрэяў. Усяго на 1 студзеня 2014 г. 601 грамадзянін Беларусі прызнаны Праведнікам народу міру за выратаванне яўрэяў ад знішчэння ў гады германскай акупацыі (с. 347).

Вайна прынесла беларускаму народу велізарныя бедствы. Без родных і блізкіх засталася вялікая колькасць дзяцей, якія цярпелі ад фізічнага знясілення, інфекцыйных хвароб, адсутнасці прадметаў першай неабходнасці. Вырашыць задачу іх выратавання магла толькі дзяржава. Канкрэтныя мерапрыемствы па абароне дзяцей-сірот пачалі распрацоўвацца яшчэ ў ваенныя часы. Як адзначае аўтар трэцяй главы М. У. Смяховіч, «адказная, сістэматычная і комплексная работа дзяржавы, яе ўладных структур усіх узроўняў, а таксама неабходныя палітычныя рашэнні ў краткім тэрміне дапамагі ажыццяўіць шэраг мер, дзякуючы якім у БССР было выратавана жыццё больш за 138 тысяч дзяцей-сірот» (с. 421).

Аўтарам раздзела 6 А. А. Каваленяй раскрываецца вялікая праца, якую праводзілі і право-дзяць дзяржаўныя органы і грамадскія арганізацыі Беларусі па захаванні памяці пра герайчныя і трагічныя старонкі мінулай вайны. Па падліках даследчыка, на беларускай зямлі налічваецца звыш 8,8 тысяч мемарыяльных комплексаў, помнікаў, курганоў, прысвечаных падзеям Вялікай Айчыннай вайны. «Увекавечванне памяці тых, – падкрэслівае вучоны, – хто ў 1940-я сваёй ратнай працай адстойваў свабоду і незалежнасць Радзімы, – гэта не толькі задача гісторыкаў, палітыкаў, але і грамадская неабходнасць. Гераічныя старонкі ваенай гісторыі – гэта тое, што дазваляе ўмацоўваць сувязнуюю ніць пакаленняў, гэта бацяйшы матэрыял для патрыятычнага выхавання падрастаючага пакалення» (с. 484).

Істотным дапаўненнем даследавання «Вклад белорускага народа в Победу в Великай Отечественной войне» з'яўляюцца дадаткі да кнігі. У дадатку 1 пералічаны 32 населенныя пункты Беларусі, узнагароджаныя за уклад у Перамогу, у tym ліку: горад-герой Мінск (1974 г.), Брэсцкая крэпасць-герой (1965 г.), ордэнам Айчыннай вайны I ступені – г. Магілёў (1980 г.), г. Орша (1984 г.), г. Барысаў (1985 г.); вымпелам «За мужнасць і стойкасць у гады Вялікай Айчыннай вайны»,

зацверджаным Указамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 355 ад 29 чэрвеня 2009 г. і № 189 ад 19 красавіка 2010 г.. – 27 гарадоў і населеных пунктаў.

Дадатак 2 змяшчае звесткі аб 10 кіраўніках партызанскага руху Беларусі, якім у гады вайны было прысвоена воінскае званне генерала-маёра.

У гады Вялікай Айчыннай вайны 15 беларусаў і ўраджэнцаў Беларусі паўтарылі подзвіг А. Матросава. Іх прозвішчы з указаннем месца і даты здзяйснення подзвігу падаюцца ў дадатку 3.

У дадатку 4 распавядзеца аб 18 беларусах і ўраджэнцах Беларусі – пабрацімах М. Гастэла.

Аб прадстаўніках беларускага народа, якія здзейснілі ў гады Вялікай Айчыннай вайны паветраныя тараны, распавядзеца ў дадатку 5. Сярод 24 герояў узгадваеца і прозвішча Барыса Іванавіча Коўзана – адзінага ў свеце лётчыка, які здзейсніў 4 паветраныя тараны і застаўся жывым.

Дадатак 6 прысвечаны 5 жыхарам Беларусі, якія ў гады Вялікай Айчыннай вайны паўтарылі подзвіг Івана Сусаніна.

Такім чынам, пададзены айчыннымі даследчыкамі ў манографіі матэрыял сведчыць пра тое, што прадстаўнікі беларускага народа, змагаючыся на франтах Вялікай Айчыннай вайны, у радах партызан і падпольшчыкаў, у войсках саюзнікаў, еўрапейскім руху Супраціўлення, прымаючы ўдзел у вызваленні краін Еўропы ад фашизму, унеслі важкі ўклад у разгром нацызму. Значным таксама быў уклад у Перамогу нашых суайчыннікаў, эвакуіраваных у савецкі тыл.

Матэрыялы даследавання даказваюць, што рашэнне Гітлера аб нападзенні на Савецкі Саюз было паслядоўным вынікам яго ідэалагічнай «усходняй праграмы», накіраванай на заваёву «жыццёвой прасторы». Нямецкая агресія пагражала існаванню самой Беларусі, і яе жыхары абаранялі сваю родную зямлю, таму для беларускага насельніцтва вайна была сапраўды Айчыннай вайной. Партызанская вайна, складаная частка агульной барацьбы з мэтай разгрому ворагу, з'яўлялася самабытнай з'явай.

У сувязі з тым, што мэтай дадзенага выдання з'яўляеца паказ укладу беларускага народа ў агульную перамогу над нацысцкай Германіяй, па-за ўвагай даследчыкаў засталіся пытанні акупацыйнага рэжыму, калабарацыянізму, дзейнасці на тэрыторыі Беларусі Арміі Краёвай і анты-савецкага падполля, рэпрэсіі супраць каманднага складу Чырвонай Арміі напярэдадні вайны, пралікі ў ходзе падрыхтоўкі да вайны, страты ў Чырвонай Арміі і сярод мірнага насельніцтва пры правядзенні ваенных аперацый, трагічны лёс савецкіх салдат, якія апынуліся ў акружэнні і палоне, супрацьстаянне савецкай і нямецкай пропаганды і іншыя праблемы, раскрыццё якіх не адпавядала мэце даследавання.

Нягледзячы на адзначаныя акалічнасці, кніга ўяўляе сабой істотны ўклад у вывучэнне гісторыі Беларусі перыяду Вялікай Айчыннай вайны. Як адзначаюць аўтары манографіі, «гэта духоўны помнік усім, хто ў суроўыя саракавыя сваім ратным і працоўным подзвігам адстаяў свабоду і незалежнасць Радзімы. Гэта напамін будучым пакаленням, што ў гадзіну небяспекі неабходна смела і рашуча становіца ў рады абаронцаў сваёй Айчыны» (с. 15). Задаеца, што праца знайдзе сваё признанне не толькі ў беларускай, але і замежнай гісторыяграфіі.

Спіс выкавыстанай літаратуры

1. Акудовіч, В. Код адсутнасці. Асновы беларускай ментальнасці / В. Акудовіч. – Мінск : Логвінаў, 2007. – 216 с.
2. Захаревіч, С. С. Партизаны СССР : от мифов к реальности; науч. ред. А. Е. Тарас / С. С. Захаревіч. – Вільня : Наша будучыня, 2012. – 360 с.
3. Бартушка, М. Партизанская вайна ў Беларусі ў 1941–1944 гг. / М. Бартушка. – Вільня: Ін-т беларусістыкі; Беласток: Беларус. гіст. т-ва, 2011. – 188 с.
4. Пінчук, М. Н. Советские партизаны: мифы и реальность / М. Н. Пінчук. – Вільня: Наша будучыня, 2014. – 392 с.
5. Шыбека, З. Нарыс гісторыі Беларусі / З. Шыбека. – Мінск : Энцыклапедыкс, 2003. – 490 с.
6. Павлова, Е. Я. Некоторые аспекты восприятия партизанского движения Великой Отечественной войны в современном белорусском обществе / Е. Я. Павлова // Беларусь : памятное лето 1944 г.: материалы Междунар. науч.-конф., посвящ. 70-летию освобождения Беларуси от нем.-фашист. захватчиков, Минск, 19–20 июля 2014 г. // Нац. акад. Беларуси ; рэдкол. : А. А. Коваленя [и др.]. – Минск: Беларус. навука, 2015. – С. 119–130.
7. Грыбоўскі, Ю. В. Беларусы ў польскіх узброеных фарміраваннях у гады Другой сусветнай вайны : аўтарск. дыс. ... канд. гіст. науку : 07.00.02 / Ю. В. Грыбоўскі ; Ін-т гісторыі НАН Беларусі. – Мінск, 2005. – 17 с.